

дэбют

debut

Тацяна Кавальчук



...Я еду стопам.

Ведаю, што ў Гомель...

Кастрычніцкія перспектывы

Я і ты

Мы сядзім у адной клетцы
З запацелым халодным шклом.
Я хацела б табой сагрэцца,
І – хацела б агульны дом.
Нашых целаў – съляпы дотык
У абдымках тугіх фатэля,
З самапальных жывых эротык –
Мае ногі на прыборнай панелі...
У глыбінях двароў менскіх
Мы трymаемся дрэваў-ценяў,
Без няўрымсцілівых рухаў рэзкіх –
Толькі танец нашых каленяў.
Мы хаваем свае твары,
Мы ўдвох – жыхары цемры,
Мы – кліенты дарожных бараў,

Яны – храмы для нашай веры...
 А пасъля мы ісьці будзем
 Паралельна па тратуару –
 Ты ўспомніш мае грудзі,
 Я ўспомню твае мары.

Чаканьне

У скверы менскім цэнтральным
 Сядзяць пасівелыя птушкі,
 Глядзяць пустымі вачамі
 На мае нетаропкія рухі.
 Сочаць упарта ў дазоры
 За агенчыкам цыгарэты,
 Я ім падаюся птушкай,
 Люстранным іх партрэтам.

Восень – маё пакараньне.
 Верасень. Дождж. Чаканьне.

* * *

Позіркам паўзу па дарозе,
 Думкай выпіваю каву,
 У восенійскай аблозе,
 Седзячы на канапе.
 Цяжка выбрацца з логава,
 Палохае жоўтая зыліва –
 Жыцьця майго разубогага
 Каstryчніцкія перспектывы.

* * *

Я бачу тваю цеплыню і чаканьне,
 Я бачу твой позірк на доўгіх маіх валасах,
 Я – толькі праекцыя мараў тваіх і жаданьняў,
 Я – толькі праекцыя мараў маіх і жаданьняў,
 Я – толькі праекцыя нашых нязбытных жаданьняў,
 Я – толькі сініца з размахам крыл журоўля.

Ты вусны мае пацалуеш няўзнак у люстэрку,
 Я – думкамі рукі твае прыкладу да шчакі,
 Мы – бачым магчымасць, але – неаднолькава
 верым,

Мы часта баймся звычайных адчыненых дзьвераў,
 Мы часта баймся звычайных сямейных кватэраў,
 Мы часта баймся набыць усярэдненасць меры,
 Мы часта баймся напіца з агульнай ракі.

Мы кажам стандартныя слова занадта складана,
 І простыя рухі зъмяняем манернасцю жэстаў,
 Я – бачу сябе не сястрой, не дачкой, не нявестай,
 Я – бачу цябе без прасторы, бяз часу, бяз месца,
 Мы бачым адзін аднаго – хто душою, хто сэрцам,
 Ты – дар выпадковы, дазваньня пакуль не
 спазнаны.

Я праста страчаю занадта вялікую колькасць
 Вачэй і дзьвярэй, і людзей, і прастораў,
 Мяне захапляе свабоды бязъмежнае мора,
 Цябе захапляе пачуццяў бязъмежнае мора,
 І нас ахіае пяшчоты бязъмежнае мора,
 Пакуль паходлінна адзін аднаго будзем помніць.

Аўтастопам на трактары «Беларусь»...

Цвыркочуюць конікі і поўзаюць кузуркі,
 Так пахне міла бітумам і полем.
 Навесіўшы на шыю торбы-клункі,
 Я еду стопам. Ведаю, што ў Гомель.

Я стала шэраю ад ўедлівага пылу,
 І мой пляцак мне выправіў асанку.
 Я зьбіла ўшчэнт усе свае «капылі».
 Я стоплю ўсё. Ад ровараў да танкаў...

Ідыль

Прыйду да цябе, калі
 Ты будзеш сівы і ціхі.
 Сярод успамінаў сваіх,
 Пакінуўшы страх і прымхі.
 Далоньню ўзмакрэлы лоб
 Накрыеш, нібы уяўна,
 Схаваўшы адвечны съцёб,
 Глянеш, як закаханы...
 Наш будзе агульны плед,
 Агульныя будуць сны,
 Ты будзеш – мой юны дзед,
 А я – твой цень ад вясны.